

У дапамогу вывучаючым марксізм-ленінізм

Высокая прадукцыйнасць працы — неабходная ўмова перамогі камунізма

Праца — неабходная ўмова існавання чалавечага грамадства. На розных ступенях грамадскага развіцця праца прымае розныя грамадскія формы з рознай ступенню прадукцыйнасці. Ступень прадукцыйнасці працы залежыць ад узроўню развіцця тэхнікі, развіцця самога рабочага і грамадскай арганізацыі працы вытворчасці.

На зары развіцця чалавецтва, у пераход першабытнай радовай абшчыны, спачатку адзінымі прыладамі працы былі камень і палка. Пасля таго, што пры такой «тэхніцы» прадукцыйнасць працы была нязвычайна нізка. Чалавек для таго каб пракарпіць сабе, неабходна было працаваць «да зары за зары». Рапаванне значэнне для прадукцыйнасці працы ў абшчына-равадзі мела мала агульнага калектыўнага праца. Гэта неспрыяльна-грамадскі характар працы забяспечыў развіццё першабытна-абшчынага ладу, рост яго прадукцыйнасці. Пачалося ўдасканаленне прылад працы. Камень і палка ўступілі месца каменнаму тапару, матызе, лужу са страляю, каля. Гэта прывяло да павелічэння прадукцыйнасці працы. Людзі набываюць вопыт. Удасканаленне прылад працы ідзе далей. Пачаўся «адаптаваць» прадукт, г. зн. прадукт стаў вырабляцца некалькі больш, чым неабходна для задавальнення неспрэчных патрабаванняў працы. Рост прадукцыйнасці сільна вядзе да павелічэння падацы працы абмену, пры гэтым уласнасць на срокі вытворчасці. Прыватная ўласнасць на срокі вытворчасці і наяўнасць «адаптаваць» прадукта паслядоўна прычынай разлажэння першабытна-абшчынага ладу, расколу грамадства на класы.

Першабытна радова абшчына ўступіла месца рабаўласніцкаму ладу, які не прыго тэму, што паліць прадукцыйнасць працы на больш высокую ступень.

Рабаўласніцкае грамадства — першае класовае грамадства. Рабаўласніцкі — пачатковы клас — уладальніцкі срокі вытворчасці. Рабы — клас пазіўны, былі ўласнасцю рабаўласніка. Яны стваралі ўсе матэрыяльныя багатствы, якія прысяваліся рабаўласнікам. Раб не лічыўся чалавекам. Ён быў рэччю, якую можна купіць, прадаць або выкупіць, калі яна прышла ў выгода. Раба не мог працаваць, але і забіваў, калі ён не мог працаваць. Пры такім становішчы развіццё прадукцыйнасці сілы, падняццё прадукцыйнасці працы ў рабаўласніцкім грамадстве было вельмі абмежавана. Раб, скаваны ланцугамі, стогучы пад узрамі бізуба нагаляючы, знемагаючы ад неспаспаўнапраўнай працы, не быў зацікаўлены ў павелічэнні прадукцыйнасці працы, не быў зацікаўлены ў захаванні і ўдасканаленні прылад працы. Пачаўся — раб пачаў і знішчыць срокі вытворчасці. Ён вельмі бараніць за знішчэнне пачатковай працы, за сваё вызваленне. Гісторыя ведае рэд паўстанні рабаўласніцкага ладу. Выдатныя прыклады гэта рабаўласніцкае барацьба ў Італіі і Францыі. Больш двух тысяч год назад Спарта арганізавала рабаў і паліць і супроць рабаўласніцкага ладу.

У класавым грамадстве не можа быць свабоднай працы — працы на сабе. Рабаўласніцкі прымушаў працаваць на сабе раба пад страхам смерці. Жорстка ўлада прыгонніка-памешчыцкага прымуша працаваць сялянна на феадала. Кастыявая рука голаду прымушае сучаснага пралетарыя працаваць на капіталіста. Калі раб быў прыкаваны ланцугам да свайго ўласніка, то сучасны пралетарый прыкаваны кастыявай рукой голаду да капіталіста. Рабочы «свабодны». Ён можа пакінуць капіталіста. Але голад зганіць яго ў дражжыны ланы другога капіталіста. Рабочы свабодны рабыць вяртае паміж работай на капіталіста і голаднай смерцю. Іншага выхаду ў рабочых няма.

«Добраахвотны» наём і грашовая плата толькі скрываюць карную працу рабочага на капіталіста. Эксплуатацыя рабочага рабочага пры капіталізме дамагае страшэнных размераў. Жорстка барацьба паміж працай і капіталам з'яўляецца асноўнай рысай капіталістычнага грамадства.

На аснове прымянення наёмнай працы капіталістычная сістэма вытворчасці дала шагнава ўперад і параўналі з феадалізмам у галіне развіцця прадукцыйнасці і прадукцыйнасці працы. «Буржуазія менш чым за сто год свайго класавога панавання стварыла больш шматлікі і больш грандыёзны прадукцыйны сілы, чым усе папярэднія пакаленні, разам узятыя. Пачаўся сіла прыроды, машыныя вытворчасць, прымяненне хіміі ў прамысловасці і земляробстве, параходства, чыгункі, электрычныя тэлеграфы, асветленне для земляробства палых частак свету, прыстасаванне рэк для суднаходства, палы, нібы выкапаныя з-пад зямлі, масы населення, — якое з ранейшых стагоддзяў магло падавацца, што такія прадукцыйныя сілы з'явіліся ў непраграмаваў грамадскай працы!» (Карл Маркс і Фрыдрых Энгельс, «Маніфэст Камуністычнай партыі», стар. 33—34, Дзяржаўна-выдавецтва, 1939 г.).

Раздзяленне працы ў капіталістычнай мануфактуры (спецыялізацыя працы вытворчасці) падняла прадукцыйнасць працы значна вышэй, чым гэта было пры феадалізме, у рамесніцкім поху. Маркс пісаў, што мануфактура «стварае пэўную арганізацыю грамадскай працы і разам з тым развіццё нова, грамадскую прадукцыйную сілу працы».

Капіталізм стварыў машыныя спосаб вытворчасці, прымяніў навуку да вытворчасці. Стварыў буйныя механізаваныя з дзесяткамі тысяч рабочых прадпрыемстваў. Пар, электрычнасць, руднікі ўнутранага згарання — шырока скарыстаны капіталістамі. Усе гэта дала магчымасць стварыць высокую прадукцыйнасць працы, тэрыторыю прадукцыйнасці сілы да каласальных размераў.

Капіталізм у барацьбе з феадалізмам вышаў пераможца таму, — гаворыць таварыш Сталін, — «...што ён стварыў больш высокія нормы прадукцыйнасці працы, ён даў магчымасць грамадству атрымаваць непраўдальна больш прадуктаў, чым гэта мела месца пры феадалізме парадкам. Таму што ён стварыў грамадства больш багатае» (Сталін, «Планы ланінізма», XI выд., стар. 494).

Развіццё прадукцыйнасці сілы да неабмежаваных размераў, стварыўшы высокую прадукцыйнасць працы, знішчыў феадалістычную грамадскую сістэму, — капіталізм забяспечыў ў невырашальных для яго супярэчнасцях. Што гэта за супярэчнасць?

Капіталізм абстрактна канцэнтруе. Мэта капіталістаў — накіраванне капітала. Для гэтага яны вырабляюць усё большую і большую колькасць тавараў. Імкнучыся збыць свае тавары раней за іншых і заўладдаць рынкам, — зніжаюць цэны на тавары. Гэта прыводзіць да абвострэння канкурэнцыі. Маса дробных і сярэдніх прыватных уласнікаў не вытрымліваюць канкурэнцыі — разараюцца на фабрыкі, заводы, ператвараюцца ў прамысловых пралетарыяў і падпарагаюцца жахам капіталістычнай эксплуатацыі. Другая частка пачаўнае армію беспрацоўных, ператвараюцца ў лямбена-пралетарыяў, у бязкоў. Як аных, так і другіх пакупальныя здольнасці паніжаюцца. Гэта вядзе да неадпаведнасці паміж прадукцыйнай магучасцю капіталістычных буйных прадпрыемстваў і пакупальнай здольнасцю насельніцтва. Прадзель вырабленага тавара становіцца неамячымым.

Капіталізм прыводзіць да канцэнтрацыі вытворчасці. З развіццём капіталізма, з абвострэннем канкурэнцыі капіталісты, выступаючы пераможцамі ў канкурэнцыйнай барацьбе, — узбуйняюць і расшыраюць сваю вытворчасць яшчэ ў большых размерах. На такіх прадпрыемствах скапляюцца дзесяткі тысяч рабочых. Усе гэта надае працэсу вытворчасці грамадскі характар. Грамадскі-ж характар працы вытворчасці патрабуе грамадскай уласнасці на срокі вытворчасці. Капіталісты-ж не могуць пайсці на зніжэнне прыватнай уласнасці на срокі вытворчасці. А прыватная ўласнасць на срокі вытворчасці несумяшчальна з грамадскім характарам працы вытворчасці.

Гэты непраціўны супярэчнасці капіталізма коюць аб сабе ведаць у пераходных крызісах перавытворчасці, калі капіталісты не могуць прадаць усё ўзростаючую масу вырабленага тавараў з прычыны прагрэсуючага абшчына рабочых і разарэння масы дробных і сярэдніх прыватных уласнікаў. У пераходных крызісах капіталісты разумеюць прадукцыйныя сілы, закрываюць фабрыкі і заводы, выпіваюць мільёны рабочых на вуліцы, знішчаюць гатовыя тавары, асуджаюць дзесяткі мільёнаў насельніцтва на беспрацоўе і голад. Насельніцтва перацірае голад не з-за таго, што тавараў не

хапае, а з-за таго, што тавараў зроблена занадта многа.

Сучасны імперыялістычны капіталізм дасягнуў сваёй апошняй ступені развіцця і ўступіў у перыяд загібання. Гэта значыць, што капіталістычны вытворчы адносіны перасталі адпавядаць стану прадукцыйнасці сілы грамадства і сталі ў непраціўным супярэчнасць з ім, гэта значыць, што капіталізм стаў тормазам у далейшым развіцці прадукцыйнасці і падняцці прадукцыйнасці працы. Напрыклад, за 25 год — з 1888 па 1913 г. — сярэдне-гадавы прырост прамысловай прадукцыі на ўсім капіталістычным свеце склаў 5,8 проц. У апошні перыяд сярэдне-гадавы прырост прамысловай прадукцыі ва ўсім капіталістычным свеце, разам узятых, склаў толькі 1,5 проц. Гэта значыць, што прамысловасць капіталістычных краін фактычна топчацца на месцы. Так, з 1913 па 1938 год прамысловасць узраста ў Германіі на 31,6 проц., у ЗША — на 20 проц., у Англіі толькі на 13,3 проц., а ў Францыі за гэты час прамысловасць нават скарацілася на 6,8 проц.

Для далейшага безумнага развіцця прадукцыйнасці сілы і росту прадукцыйнасці працы неабходна змяніць парочную капіталістычную сістэму вытворчасці — сістэму сацыялістычнай. Для гэтага неабходна знішчыць прыватную ўласнасць на срокі вытворчасці, таму што асновай вытворчых адносін пры сацыялізме з'яўляецца грамадская ўласнасць на срокі вытворчасці. Неабходна знішчыць уладу капіталістаў. Гэта можа быць ажыццёлена толькі шляхам пралетарскай сацыялістычнай рэвалюцыі.

Ітак, «прадукцыйнасць працы, гэта, у канчатковым выніку, самае важнае, самае галоўнае для перамогі новага грамадскага ладу. Капіталізм стварыў прадукцыйнасць працы, пачаўшы пры прыгонішце. Капіталізм можа быць канчаткова пераможан і будзе канчаткова пераможан тым, што сацыялізм стварае нова, значна больш высокую прадукцыйнасць працы. Гэта — справа вельмі цяжкая і вельмі доўгая, але яна пачае — вось у чым самае галоўнае» (Ленін, т. XXIV, стар. 342).

У СССР пабудова сацыялізму. Наша краіна ўступіла ў перыяд наступовага пераходу ад сацыялізма да камунізма.

Прынамсі камуністычнага грамадства: «Ад кожнага па яго здольнасцях, кожнаму па яго патрэбнасцях».

Каб ажыццявіць гэты прыніцц, неабходна стварыць багатае розных тавараў і прадуктаў.

Капіталізм дасягнуў высокай прадукцыйнасці працы. У найбольш развітых у эканамічных адносінах капіталістычных краінах вырабляецца вялікая колькасць матэрыяльных багатстваў. Калі-б усё гэтыя матэрыяльныя багатствы размеркаваліся па колькасці і якасці працы, затрачанай для грамадства, то матэрыяльнае становішча працоўных значна палепшылася-б. Але ўсё-ж нават самай высокай прадукцыйнасці працы, дасягнутай у асобных капіталістычных краінах, недастаткова, каб ажыццявіць прыніцц камунізму. Значыць, для таго, каб перайсці да камунізма, трэба не толькі лагаць найбольш развітыя і эканамічныя адносіны капіталістычнага грамадства, але і перагнаць іх. Толькі сацыялізм павінен стварыць больш высокую прадукцыйнасць працы, чым пры капіталізме.

Ці ёсць умовы ў сацыялістычным грамадстве для стварэння больш высокай прадукцыйнасці працы, чым пры капіталізме?

Такія ўмовы, безумоўна, ёсць.

Пралетарская сацыялістычная рэвалюцыя знішчыла эксплуатацыйны характар вытворчых адносін чалавек чалавек і каронным чынам паненіла матэрыяльнае становішча працоўных. Людзі працуюць не на тунеядцаў, а на сабе, на сацыялістычнае грамадства. Праца пры сацыялізме мае грамадскае значэнне і той, хто чэсна і добрасуменна працуе, мае грамадскую ўдзяку і ён можа ляць, той у пачоце, ён — герой працы, яму і слава. Каму не вядомы імёны: Сталінаў, Булгакаў, Крыжанова, Сметаніна, Гудаў, М. Дземчынска, сестры Вінаградзкіх, П. Ангеліна і іншыя рад іншых? Гэта — героі працы, наватары ў тэхніцы і навуцы, застрашчаныя новых камуністычных адносін да працы і ўзорнай сацыялістычнай дысцыпліны. Яны ствараюць узоры высокай сацыялістычнай прадукцыйнасці працы. Роль наватары вытворчасці не вычэрпваюцца гэтымі імёнамі. У іх рэдах тысячы арганізатараў — людзей розных спецыяльнасцяў і прафесій, дзесяткі тысяч і мільёны стыханнаў — лепшых людзей вытворчасці. Нартыя і ўра азначаюць іх узгадаранні, народ любіць і павважае іх.

«Наша пралетарская рэвалюцыя з'яўляецца адзінай у свеце рэвалюцыяй, якой дазваляе паказаць народу не толькі свае палітычныя рэзультаты, але і рэзультаты матэрыяльныя... Наша рэвалюцыя з'яўляецца адзінай, якая не толькі рабіла аковы капіталізма і дала народу свабоду, але паспела яшчэ дала народу матэрыяльныя ўмовы для змажанага жыцця. У гэтым сіла і непераможнасць нашай рэвалюцыі» (Сталін, «Планы ланінізма», XI выд., стар. 499).

Ітак, знішчэнне эксплуатацыйнага характару працы і паліпаўненне матэрыяльнага становішча працоўных нашай краіны — важнейшая ўмова пачатку прадукцыйнасці працы.

Для пачатку прадукцыйнасці працы неабходны і ўдасканалены прылады працы — высокая тэхніка. Сацыялістычная сістэма вытворчасці і сацыялістычныя вытворчыя адносіны даюць поўны прастрок бязмежнаму развіццю тэхнікі. З гэтага сталініскі чыноўнік у нашай краіне не ажыццёлена задача тэхнічнай рэканструкцыі ўсёй народнай гаспадаркі, ствараюць магутнага народнай індустрыі. На тэхніцы вытворчасці, на тэмпах росту прадукцыйнасці працы, на аб'ёму асыгна-

ў працы прамысловасці новай тэхніцы наша краіна стаіць на першым месцы ў свеце. Высокая культура і тэхнічная грамадства рабочых з'яўляецца неад'емнай умовай пачатку прадукцыйнасці працы. Кастрычніцкая сацыялістычная рэвалюцыя знішчыла буржуазна-памешчыцкую манашлоў на асвету. Шырока сетка школ, тэхнікумаў і вышэйшых навучальных устаноў, вулбав, тэатраў, кіно, сетка курсаў і інш. ствараюць умовы для высокага культурнага ўзросту краіны.

«Гэты ўзрост ідзе цпер в вельмінай брыстравей, чаго не бачыць асветлены буржуазнай рудінай людзі, не адоўжыцца зразумець, колькі пачыну да святла і ініцыятыўнасці разгортваецца цпер у народных «дзіках», дзякуючы саветскай арганізацыі» (Ленін, т. XXII, стар. 453—454).

Асноўным сродкам пачатку прадукцыйнасці працы з'яўляецца сацыялістычнае сааборніцтва, пачаўнае сваё развіццё ад камуністычных суботнікаў і дасягнула свайго вышэйшага этапу ў стаханавіцкім руху.

У камуністычных суботніках, якія шырока разгартваліся ў 1919 годзе, Вялікім Ільіч бачыў «фактычны пачатак камунізма». Ён пісаў:

«Камунізм пачынаецца там, дзе пачаўся самааданна, пераадоўваючы цяжкую працу, клопаты радавых рабочых аб павелічэнні прадукцыйнасці працы, аб ахове ноннага пуда хлеба, вугалю, жалеза і іншых прадуктаў, якія дастаюцца... усяму грамадству ў цэлым, дзесяткам і сотням мільёнаў людзей, аб'яднаных спачатку ў адной сацыялістычнай дзяржаве, потым у Саюзе Саветскіх Рэспублік» (Ленін, т. XXIV, стар. 342).

Стаханавіцкі рух — гэта рух перадавых, культурна і тэхнічна падрыхтаваных рабочых і работніц, абваражучых стары погляд на тэхніку, ламаючых старыя вытворчыя нормы і планы як устарэўшыя і не адпавядаючыя рэальнай сучаснай тэхніцы. Гэта такі рух рабочых і работніц, які ўвельмі павышэнне тэхнічных норм, паказвае ўзоры сацыялістычнай дысцыпліны і павышае прадукцыйнасць працы да размераў, недасягалых пры капіталізме.

Стаханавіцкі рух практычна «спарыў» тавараў ўмю для пераходу ад сацыялізма да камунізма» (Сталін).

Камуністычнае грамадства будзе на чалавечым матэрыяле, пачынутым капіталізмам.

Перарабкі працы, выхаваныя стагоддзямі, панаваннем прыватнай уласнасці на срокі вытворчасці, пераадоўваючы старыя прывычкі дробнага гаспадарства, косячы, з'яўляюцца з астаткам кроўнай вытворчасці, — справа нязвычайна цяжкая, патрабуючая дзеяснігоддзяў настойлівай і ўпернай барацьбы.

Ленін пісаў, што «...найважнейшая і гісторыі чалавечая змена працы падвораўнай працай на сабе не можа адбыцца без трэніравання, цяжкасці, канфілітаў, без насілія ў адносінах да заклясненых тунеядцаў і іх прыхвасцей» (т. XXII, стар. 161).

На ўсё гэтым сацыялістычнага будаўніцтва барацьба гэта вядзецца рознымі метадамі і прыёмамі. Іячэ і ў сучасны момант ёсць такія, якія хочучы жыць за кошт чужой працы, за кошт грамадства, — гэта дождыры, прагульчыкі, спекулятары, жулікі, злодзеі і інш.

«Багатыя і жулікі, гэта — два бакі адной медалі, гэтыя — два галоўныя разрэзы паразітаў, усюроджэнных капіталізмам, гэта — галоўныя ворагі сацыялізма, гэтыя ворагі трэба ўзяць пад асобны нагляд усяго насельніцтва, з ім трэба распраўляцца, пры малейшым наўрашчэнні ім праўды і законаў сацыялістычнага грамадства, бізнітасна. Усякая слабасць, усякая істэтанне, усякая саптыментальнасць і гэтыя адносіны было-б найважнейшым з чынствам перад сацыялізмам» (Ленін, т. XXII, стар. 164).

З тых пор, як напісаны гэтыя радкі, прайшоў многа часу. Адбыліся велізарныя змяненні ў класовай структуры насельніцтва краіны. У нас няма эксплуатацыйных класаў. Наша грамадства складаецца з рабочых, сялян і інтэлігенцыі. Але гэта не значыць, што сярэд іх няма такіх, якія верны капіталістычным прывілеям: «Ураць сабе бабоўш, даць грамадству памешнік». Такія элементы стараюцца адрадыць у нас працы і мараль капіталістычнага грамадства.

Вядома, з такімі тунеядцамі неабходна самай бязлітасна і рашуча барацьба.

Прэзідыум Вярхоўнага Савета Саюза ССР выдаў Указ аб пераходзе на 8-дзёныя рабочы дзень, на 7-дзёныя тыдзень і аб забароне самавольнага ўходу рабочых і служачых у прадпрыемства і ўстановы. Шэрагі масы работніц, сялян і інтэлігенцыі сустракаюць гэты Указ з аднадушным адораўнем.

Указ выражае волю і адносіны народа краіны сацыялізма да сацыялістычнай працы. Ён мае велізарнае палітычнае і гаспадарчае значэнне. Барацьба супроць наўрашчальнікаў саветскага законадаўства аб працы ёсць барацьба за пачатнае прадукцыйнасці працы, барацьба за высокую якасць працы.

Правядзенне ў жыццё Указа яшчэ больш умацае абароназдольнасць нашай краіны. Брацьба атрымае больш гармат і кулямёт, танкаў і самалётаў, снарадаў і баявых караблёў. Гэта зробіць нашу краіну гатовай да ўсялякіх нечаканасцей і гэта можа ўзнікнуць у перыяд рабунізаваўнай другой імперыялістычнай вайны, у якую ўжо ўлічана больш палітычна насельніцтва змажана шара.

Дэзарганізатары сацыялістычнай дысцыпліны працы тарможыць рух уперад, аслабляюць магучасць нашай краіны, і таму з ім неабходна вясці бязлітасную барацьбу, як з ворагамі сацыялізма.

Выкананне мерарытмства партыі і ўрада, сацыялістычнае сааборніцтва, теорыя і ініцыятыўна праца, высокая вытворчая тэхніка і культура рабочых — неабходныя ўмовы для стварэння багатай прадукцыі і пераходу ад сацыялізма да камунізма.



Сакратар партыйнага бюро Арцанскага Ільмэнавіча (Віцебская вобласць) Т. А. Маслягутары са зямельным майстрам В. Ф. Матневай (у цэнтры) і памочнікам майстра М. Т. Капачніка аб перададзеным сааборніцтвам. Фото М. Савіна. (Фотарэдакцыя БЕЛТА).

Партыйнае жыццё

Ідэйнае выхаванне пісьменнікаў

(На партыйным сходзе ў Саюзе саветскіх пісьменнікаў БССР).

Сакратар партарганізацыі Саюза саветскіх пісьменнікаў БССР зрабіў справядлівае аб дзейнасці партарганізацыі за 6 месяцаў. Пісьменнікі-камуністы паказалі ўзоры нахвотнай творчай працы, напісалі за апошні год някалькі выдатных твораў, якія ўдасціліся ўлюбів і навагі нашата чытача.

Пісьменнік-камуніст Міхась Ільмёва па сваіх сваіх пачатках пачаў зборнік апавяданняў аб вызваленні Заходняй Беларусі. Пачаўшы напісаць Брукава выдатны вораг «Шляхамі барышч», у якой большасць змяшчальных твораў прысвечана падзеям у Заходняй Беларусі. Пісьменнік-камуніст тт. Куляшова, Кілічкова, Антанявіч і іншыя напісалі таксама новыя творы. Малады камуніст, драматург-ардынаноас Кандрат Крапіва, прэсма якога з поспехам былі паказаны на дэкадзе беларускага мастацтва ў Маскве, прапне зараз над пераадоўваннем бісмергерай тэатры Пяксіна «Ромею і Джульетай» для Першага беларускага тэатра. Камуніст Вольскі напісаў п'есу «Песняра». Зараз ён прадаўжае работу над кнігай аб Дзержынскім. Вялікіх поспехаў дасягнулі і беспартыйныя пісьменнікі.

Істотным недахопам з'яўляецца і той факт, што ў большасці твораў нашых пісьменнікаў не створан поўнакроўны вобраз станаўчага героя.

Гэтую-ж мисць тав. Ільмёва развіў тав. Брукава ў сваім выступленні. Ён укава, што недапушчальна марудна наш пісьменнікі баруцца за гісторычна-рэалістычныя тэмы. Да гэтага часу нашы напісаныя раманы аб Кастрычніку Беларусі, няма твораў аб стварэнні Беларускай дзяржавы і ролі ў гэтым таварыша Сталіна, няма твораў аб тав. Фрунзе, які арганізаваў і ўмацоўваў вярхоўны ўладу ў Мінску.

Выступіўшы разка выказваліся аб недахопах беларускай літаратуры. Іна знік крытэрыяў у ацэнцы літаратурных твораў не ўзнікае да ўраўноўнавага аб'яднання літаратурнага з'яў і на сутнасці вясельна дала дапамога ў рабоне пісьменніцкага выніку гэтага паўляюцца часта слабы творы на старонках перыядычнага друку.

Ідэйнае выхаванне пісьменнікаў нявольна быў канкрэтна разглядаў яго творах. Кожнага радка яго новай работы Пытанне павіна стаяць аб канкрэтных вывучэнні твораў, аб дапамозе пісьменніку ўзяць правільную тэму, стварыць патрыяна вобразы.

Вельмі цікава было выступленне тав. Крапіва. Ён гаварыў аб матэрыялісцкім поглядзе на вывучэнні ў асяродку пісьменніцкага, аб слабым веданні жыцця адрыве моціх пісьменнікаў ад нашай выдатнай рэаліскасці.

— Многія думаюць, — гаворыць тав. Крапіва, — што героі нашых твораў трэба вельмі многа шумець, і не рамонь таго, што горам нашых твораў павінен быць звычайны, просты саветскі чалавек, характэрнай рысай якога з'яўляецца сааборнае пачуццё патрыятычнага свабоднасці, чэснасці, аднаосці сваёй працы, сваёй радзімы.

Тав. Крапіва вельмі правільна адзначыў няўжыванасць з боку некаторых партарганізацый да многіх пытаняў літаратуры. Ён лічыць, недапушчальным і раўнадушна, апазы, з якімі многія нашы пісьменнікі адносяцца да троні з'яў літаратурнага жыцця. Партыйна і гатэрацыя, таварыч, — пачынаючы з маці канкрэтна абсэм жонка твора.

Партыйны сход наменіў рэд праявіць немерарытмства па паліпаўненні ўсё работы на ідэйнае выхаванне пісьменнікаў. Трэба толькі, каб партыйная арганізацыя ў бліжэйшы час рэалізавала створаны, мабілізавала ўвагу ўсёй пісьменніцкай грамадскасці на рашучы барацьбу з пошлімі, антымастакімі з'явамі ў літаратуры і іх носбітамі.

П. КАВАЛЕУ.

Авалодваюць марксізмам-ленінізмам

НОВАГРУДАК. (БЕЛТА). Партыйны і камсамольскія кіруючыя кадры раённага ўдзельніка пранушч над павышэннем свайго ідэйна-палітычнага ўзросту. 60 камуністаў і камсамольцаў закончылі вывучэнне «Кароткага курсу гісторыі ВКП(б)» і прыступілі да вывучэння твораў класікаў марксізма-ленінізма. Камуніст тав. Брэжэў вывучыў і заканспектыраваў работу Леніна «Матэрыялізм і эмпірыкрытыцызм». Камуністы тт. Трылячкіна, Філатаў, Вандалона, Мішэшка, Цясельск, Туцін і рад іншых таварышоў вывучаюць гісторыю партыі па першакрыніцах.

Вывучэнне ў жыццё Указа яшчэ больш умацае абароназдольнасць нашай краіны. Брацьба атрымае больш гармат і кулямёт, танкаў і самалётаў, снарадаў і баявых караблёў. Гэта зробіць нашу краіну гатовай да ўсялякіх нечаканасцей і гэта можа ўзнікнуць у перыяд рабунізаваўнай другой імперыялістычнай вайны, у якую ўжо ўлічана больш палітычна насельніцтва змажана шара.

Дэзарганізатары сацыялістычнай дысцыпліны працы тарможыць рух уперад, аслабляюць магучасць нашай краіны, і таму з ім неабходна вясці бязлітасную барацьбу, як з ворагамі сацыялізма.

Выкананне мерарытмства партыі і ўрада, сацыялістычнае сааборніцтва, теорыя і ініцыятыўна праца, высокая вытворчая тэхніка і культура рабочых — неабходныя ўмовы для стварэння багатай прадукцыі і пераходу ад сацыялізма да камунізма.

Настаўніку раёна поўнасна вывучы «Кароткі курс гісторыі ВКП(б)» па сярня знаву і 20 чал. — па вышэйшаму з'яву. У сучасны момант арганізавана кі божае вывучэнне гісторыі партыі ў кватэрах настаўніцкіх семінарах.

У сувязі з вялікай патай да вывучэння тэорыі марксізма-ленінізма павялічыў пошты на пачатковую літаратуру. У апошнія 6 месяцаў прададзена 65 тысяч экзэмпляраў марксіска-ленінскай літаратуры, у тым ліку: «Кароткі курс гісторыі ВКП(б)» — 1.225 экз., «Планы ланінізма» Сталіна — 1.100 экз., «Дзяржа і рэвалюцыя» Леніна — 700 экз., біяграфія таварыша Сталіна — больш тысяч экзэмпляраў і т. д.

Школа партыйнага і камсамольскага актыва

НОВАГРУДАК. (БЕЛТА). У горадзе пачала прапавец аднагодовага школы для партыйнага і камсамольскага актыва без атрыма ад вытворчасці.

Школа ставіць сваёй мэтай даць глыбокія веды па гісторыі ВКП(б), гісторыі

СССР, палітэканоміі, эканамгеаграфіі і таратуры. Актыву будзе таксама вывуча намяжучую мову. Школа разлічана на вучаючых гісторыі ВКП(б) на сярэдняй і вышэйшай знаву. Заняткі будуць ідуходзіць два разы ў тыдзень.

П. Г. ДЗЕНІСЕНАК.

НЯЎХІЛЬНА ВЫКОНВАЦЬ УКАЗ АД 26 ЧЭРВЕНЯ!

На фабрыцы „Дняпроўская мануфактура“

На прыватным беразе ракі раскінуліся вялікія фабрычныя корпусы. Вакол іх растуць адуваныя дрэвы, белыя ліпы, высокія ліны, стромкія хвой. Калі глядзіш на раку ў ясны дзень, уся гэта цудоўная карціна адлюстроўваецца ў сярэбраных водах Дняпра.

Большасць работчых звязалі з фабрыкай свой лёс назаўсёды. Яны любяць яе, даражыць ёй. Але былі на фабрыцы і летуны, і прагуляўчыкі, якія глядзелі на прадпрыемства, як на крыніцу сваёй выгады. Многія шпаны нанеслі яны даражэ.

Больш год а-за пачысканні работнай сілы фабрыка мела вялікія страты, не выконвалася вытворчая праграма. Толькі за чэрвень месці былі звылены за працу 72 чалавек. Пасля апушчання Указа ад 26 чэрвеня колькасць прагуляўчых значна зменшылася. У ліпені было 7 прагуляў, у верасні—5. Відавочна панеслі заслужанае пакаранне. Цяпер прагуляў і спазненні амаль знішчаны.

Пры выканні Указа савецкі Урад меў на ўвазе ў першую чаргу ўстанавіць на прадпрыемствах жалеазную дысцыпліну, каб павялічыць выпуск прадукцыі, пры гэтым добрай якасці. Гэта добра аразумелі кіраўнікі фабрыкі „Дняпроўская мануфактура“. Яны па-большайшай ўвазілі за знішчэнне ўсіх недахопаў, якія перашкаджалі павышэнню прадукцыйнасці працы. Спачатку быў наладжан дэталёвы ўліч ліку людзей на работу. Праведзена нарада з тэхнічнымі.

Калі фабрыка перайшла на восьмігадзінныя рабочы дзень, абавязны перапынак быў зменшан да 20 хвілін. У першыя дні сталовае не спраўлялася абслугоўваць усіх работчых. Загадчык сталовай патрабаваў павялічыць колькасць афіцыянтаў. Але адміністрацыя адмовілася.

Аб рэагіраванні і дапамозе

Большасць людзей чыгункі павінен адтрымліваць вялікую ролю ў справе мабілізацыі чыгуначнікаў на выкананне гаспадарчых і палітычных задач, паставленых перад транспартам партыі і Урадам. Аднак адназначна Мінскага аддзялення Заходняй чыгункі неацэняць значэння друку. Толькі гэтым можна аб'ясніць тое, што пры орган палітдзелу—газета „На рубяжы“—прадстаўляе сам сабе.

Рэдакцыя газеты „На рубяжы“ ўзяла вялікую ўвагу праверці выканання Указаў Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ад 26 чэрвеня і 10 ліпеня. У ліпені жыццё і верасні ў газете змяшчалася каля ста сімвалаў, карэспандэнцыі і звестак работчых і служачых, якія выкрывалі парушэнні працоўнай дысцыпліны, дэзарганізатару чыгуначнага транспарта.

На гэтыя матэрыялы патрэбна неадкладна рэагаваць. Але, да вялікага сораму кіраўнікоў аддзялення, партыйнай і прафсаюзнай арганізацыі вузла, голас газеты астаецца неслыханым.

Паравознае дэпо Мінска працуе дрэнна. Прагуляў, спазненні, адмаўленні ад работ, прастаў тут з кожным днём робіць больш і больш: у ліпені было 9 вядзівых парушэнняў працоўнай дысцыпліны, у жніўні—11, а за 26 дзён верасня—23.

Газета „На рубяжы“ ёсць на дэзарганізатарых работчы. І верасня газета змясціла звестку начальніка мінскага канцэляра-рэзерва т. Ярашэвіча пад загалоўкам „Калі ўскладзілі акты, поезды стаўць“. Змест яе такі:

Таварны поезд № 106 быў рэзка загарожан. Абдымаючы мошны ітэршох. На станцыі Пухавічы, пры астаўленні пезда, штуршок паўтарыўся. Суправаджаючы поезд заложыў кандуктар т. Юшкевіч адправіў да машыніста Вяснецкага, каб заведаўша аб прычыне штуршоў. Аказалася, што Вяснецкі п'яны. Стварэўша камісія, у яе ўвайшоў і мясцовы

інтэрпунг вырашыў гэта пытанне пры гэтым жа штале работнікаў сталовай. Справа ў тым, што раней абавязаны перапынак быў устаноўлены ў азім час для ўсіх пехаў. А зараз работчы жонкага пеха абавязаны асобна. Гэта дапамагла хутка абслугоўваць работчых.

З мэтай павышэння прадукцыйнасці працы праведзены агляд абсталявання. Дэфекты ў тым ці іншым станку адрозна знашліся. Дрэна працавалі штурхальныя машыны. Усе яны адрамантаваны.

Праведзена вялікая работа па разгортванню сацыялістычнага сабраўніцтва. Паміж пехаў перазаключаны дагаворы. Стаханавіцкай пастай крыжаматэрыяльнай машыны тт. Казімірская, Беркозава, Грукана сталі абслугоўваць замест 16 верасня 24. Іх прыкладу паследвалі работнікі 7 крыжаматэрыяльнай машыны тт. Шапкіна, Бугаева. Яны замест 10 верасня абслугоўвалі 13. Павялічылі прадукцыйнасць працы работчых іншых пехаў.

Вялікай пашанай спрод работчых фабрыкі карыстаецца рацыяналізатар тав. Глезер. Ён 37 год працуе на прадпрыемстве. Тав. Глезер унёс рад каштоўных рацыяналізатарскіх прапановаў, якія далі вялікую эканамію сродкаў.

Дзякуючы прыватнай арганізацыйнай і масавай рабоце фабрыка значна павялічыла выпуск прадукцыі. Замест 726 тысяч метраў тканіны ў месці вырабляецца 836 тысяч.

Павялічылася якасць прадукцыі. Бракіры з большай адказнасцю сталі адносіцца да сваёй абавязнасці. Яны пільна сочаць за тым, каб не было нікага браку.

Н. ПЫРХ.
Дуброўна.

ЗВОДКІ І САПРАЎДНАСЦЬ

РУДЗЕНСК. (Спец. нар. „Звязды“). На 5 кастрычніка, згодна зводкі, план зяблевага ворыва выканан на 62,2 проц., план мазаббы—на 100 проц.

На раённай парадзе трактарыстаў, бригадзіраў трактарных бригад і ўсіх работнікаў МТС выязілася, што на 7 кастрычніка з патрэбных 13.200 гектараў па раёну паднята на зяблева ўсяго 7.530 гектараў, г. зн. 57 проц. плана. У асобных калгасах зоны Дукорскай і Шапскай МТС дэльта не скончана мазаббы азімых і зярых сярнявых культур.

Перад тварам гэтых фактаў загадчык райсамадэля вымушан быў прызнацца: — Нас падзялі МТС. Спадзяваліся на трактары...

Сапраўды, віна ў запозненні зяблевага ворыва падкам кладзецца на МТС. Ім трэба было ўзяць на зямлю 8.400 гектараў зяблы. На 7 кастрычніка ўзята 3.000 гектараў. Гэта здарылася таму, што кіраўнікі МТС неацэнілі ўсёй важнасці зяблевага ворыва, не забяспечылі бесперабойную работу трактару.

Трактарнаму парку Шапскай МТС (директар тав. Працкевіч) трэба было ўзяць на зямлю больш 3.000 гектараў зяблы, у тым ліку 90 гектараў асушаных тарфянікаў. Для магутнага трактарнага парку МТС— работа зусім паспэльна. Аднак, дрэнна адрамантаваныя машыны не справіліся са сваёй задачай. На 7 кастрычніка на зяблева паднята толькі 1.400 гектараў зяблы, у тым ліку каля

50 гектараў тарфянікаў, асушаных у мінулыя год. 44 гектары тарфянікаў, асушаных вясной, асталіся някранутымі. Зараз ворыва прыпынілася— многія трактары вышлі са строю, для спраўных няма змазаных матэрыялаў.

Не лепшае становішча з падняццем зяблева ў Дукорскай і Рудзенскай МТС. Яны паднялі на зямлю на 1.200 гектараў зяблы, што складала 47—50 проц. плана. Дрэна адрамантаваныя трактары працуюць з перабоімі, у МТС нехапае змазаных матэрыялаў.

Новыя, з якіх меркаванню раённыя арганізацыі даюць весткі аб сканчэнні аб'яваў азімых і зярых калгасавых культур. Варта пазнаваць у калгасах зоны Шапскай і Дукорскай МТС, каб пераацэніць, што тут крыецца прамае окупацыйна-цельства. Многія калгасы гэтых МТС залілі ад завяршэння мазаббы. Калгасы «11 ліпеня», імяні Фрунзе і «Сталіні» (зона Рудзенскай МТС) абмакілі толькі пачынаючы зяблева культуры. Не скончылі мазаббы калгасы імяні 16 партызан і «К'еза Совету» (зона Дукорскай МТС) і некаторыя калгасы Сарвееўскага сельсаведа.

Такое становішча з падняццем зяблева і мазаббы стварылася толькі дзякуючы неарганізаванай рабоце МТС. Раённыя кіруючыя арганізацыі замест таго, каб пільна работу МТС на пазычную вышпільно, сталі на шлях окупацыйна-цельства.

С. СІЛЧ.

НІ ТЭМПАЎ, НІ ЯКАСЦІ

БЫХАЎ. (Спец. нар. „Звязды“). Выявіліся высокі ўраджай бульбы ў гэтым годзе. 1000 і больш пудоў з гектара— такі амаль паўсямесны збор гэтай каштоўнай культуры.

Высокі ўраджай патрабуе хуткай і добра якаснай уборкі. Якра гэтага і няма на многіх калгасах раёна. Вёсень уступіла ў свае правы, хутка магчымы замарозкі, а на палях яшчэ не ўбрана каля 3.000 гектараў бульбы. Гэта нямнога менш палавіны ўсіх пасаваў. У асобных калгасах убрана і таго менш. Напрыклад, калгасы Клетнянскага сельсаведа з 322 гектараў убрали 93, Ніканіўскага сельсаведа з 313 гектараў— 80, Трылецкага з 490— 151 гектар. Маруна ўбіраюць бульбу ў калгасах Красніцкага і Чырвонаслабодскага сельсаведаў.

Пры такіх тэмпах уборкі ў разе Месці бульба можа зымарзнуць у браздох. Гэта можа здарыцца хопь-бы ў калгасах Трылецкага сельсаведа. У калгасе «Сэрп і молат», гэтага сельсаведа, з 100 гектараў убрана толькі 22, у калгасе «Чырвоны сцяг» з 120 гектараў убрана 21. У калгасе імяні Калініна, на суацэні, толькі прыступілі да конкі— з 45 гектараў бульбы убрана 4. У гэтым калгасе выключна дрэнна абстаіць справа з працоўнай дысцыплінай. 41 калгаснік яшчэ не вытрапаваў уста-

ноўнага мінімума прадацэі. А калгаснікі Ульяна Каваленка, Ева Клішкова, Праксея Пугачова, калгаснікі Філіп Суцарэў і Міхаіл Падолін не вытрапавалі ні аднаго працэнта.

На нізкім узроўні працоўнай дысцыпліны і ў калгасе «Баявы шлях», Клетнянскага сельсаведа. Тут уборка бульбы толькі пачынаецца.

Старшыні і бригадзіры некаторых калгасаў самі дэзарганізуюць працоўную дысцыпліну. Так, старшыня калгаса імяні Чапаева тав. Шаранкоў у першую чаргу пачаў уборку бульбы на сваёй сязьбе. Яго прыкладу паследвалі ўсе калгаснікі. А калгасная бульба яшчэ на полі.

У многіх сельскагаспадарчых арцелях раёна не звяртаюць належнай увагі на якасць уборкі бульбы. Пормы выпрацоўкі ўстаноўлены не ад кожнасці ўраджай бульбы, а ад плошчы. Вяліка, што пры такой зяблевышчыне калгасніцы запікаўлены, каб убраць бульбу больш пільна, а не сабраць пабольш бульбы.

Калгасы раёна маруна выконваюць планы дзяржаўнага паставы бульбы і натуральна за работу МТС. План зячы бульбы на 5 кастрычніка па ўсіх сектарах выканан толькі на 25 проц.

Н. БРОНЬ.

ПІСЬМЫ Ў РЕДАКЦЫЮ

ДЗІЎНА „УСТАНОЎНА“

Прывёз я на мялі „Балачка“ Пу- хавіцкага райпромабіната змалоць 20 пудоў зяры. У гэты дзень апрача мяне нікога не было. Вось добра, — думаю сабе, — можна будзе адрозна зяры на памол і сьвінь-ж паехаць дамоу з мукой.

Але... Не кажы „гоп“, пакуль не пераскочыш праз усе тыя загароды, якія прыдумалі на мялі для жалаючых змалоць зяры. Толькі гэта я ўвазіў мех на пачы, як падыходзіць загадчык мялына Гоман і пытае:

— Што, малаць прыехаў, а дровы дзе? У нас устаноўка такая: хто ждае змалоць, той павінен прывезці воз дроў.

— Я-ж за памол грашма заплачу, колькі патрэба, а дроў мяне ляма адкуль узяць. Бо жыць за 30 кілометраў ад мялына, ды і конь стаіць.

— Грошы грашма, але пакуль не будзе возу дроў, малаць не пачнем.

Прышлось сківаць мякі і ехаць на пошукі дроў. Нарэшце прывёз дровы. I

Больш увагі жыллёвай гаспадарцы

Некаторыя кіраўнікі жыллёвай гаспадаркі г. Мінска бескалятна адносіцца да сваёй справы.

План бягучага рамонту жыллага Фонда выканан толькі на 50 проц., прычым якасць рамонту вельмі нізка.

Дрэна спажываецца арэндная плата. Такія ўстаноўкі, як Беларотгест, Харчганаць, Башмееўгест, раймамайсторыя, ратацкая журна „Медрабтнік“ мяноць запікаўчыцца на арэнднай плаце разам каля 20.000 рублёў.

Упраўляючыя дамамі— рэалія госпі ў дэраных ім дамах; яны не пікаўчыцца станам жыллага, не ведаюць сваёй жыл- поў. У домаўраўленні № 165 (упраўляючы тав. Цыльман) 40 проц. жылпоў малаць запікаўчыцца на кватэрнай плаце ад 1 да 8 месцаў.

Рамантуюць... пастановамі

Будынак, дзе змяшчаецца Іскоскі фельчарска-акушэрскі пункт (Дуровенскі раён), патрабуе капітальнага рамонту. Аб гэтым я яшчэ зямой пісаў у раённыя і абласныя арганізацыі. Потым напісаў у Наркамат аховы зяроў БССР. 5 красавіка г. г. наркамат прапанаваў тэрмінова адрамантаваць памяшканне мелу- пункта. 18 мая выканком райсовета да- путаваў прапоўны абавязаву раённы ад- зель аховы зяроў і фінансаван адпачынку на рамонт грошы. Пры гэтым не было ўказана, з якіх сродкаў і колькі.

Такая-ж пастанова была вынесена вы- канком райсовета і 29 ліпеня.

20 жніўня на мелу-пункт абмакілася балка. Тавы райсовет у трэці раз вынес

Не клопацца аб патрэбах насельніцтва

У гарадскім паську Узла функцыяна- вавалі дзве агульнадаступныя сталовыя, якія дзель-дзель спраўляліся абслужыць жылароў раённага цэнтру і прыватных.

Работы ўстаноў грамадскага харчаван- ня не былі перабудаваны ў адпаведнасці з Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ад 26 чэрвеня. Зараз кіраўнікі гра- мадскага харчавання ўмушрылі зусім закрывць адну сталовую, матывіруючы гэта тым, што памяшканне не па- дыходзіць.

Па слядох выступленняў „Звязды“

„САМАЎПРАЎСТАВА І ЗАКОН“

Пад такім загалоўкам у газете „Звязда“ за 29 верасня г. г. быў надрукаван фель- стон, у якім указвалася, што ўпраўдом Шапскавіч незаконна заняў кватэру Іванова ў г. Мінску па Ленінградскай вулі- цы, дом 5. Незаконнае заняцце кватэры санкцыянаравана выканком Кагановіцкага райсовета. Ён змяў ўпраўдому ордэр на заняцце чужой кватэры.

Народны суд 7 участка горада Мінска 7 кастрычніка г. г. разглядаў гэтую спра- ву. Суд пастанаваў выслаць Шапскавіча і прадставіць кватэру законнаму ўла- даўніку— Івановаў.

толькі паспеў іх скласці, як зноў палы- ходзіць Гоман і гаворыць:

— Хопач, каб змалоць — панасі аш- каў у качагарку.

— А хто мае за работу і дровы запла- ціць?

— Пухавіцкі камбінат, — адказвае Го- ман, — мы запішам, а яны заплацяць.

— Дык дайце, — кажу, — распіску.

— Мы і таг ведаем, каму трэба запла- ціць, а распіска нікому не дам. Такіх, як вы, у нас сотні. Летась, вась, калгас «Спартак» з Чэрвеньскага раёна не воз, а палія пуні нам на дровы вазіў. Грошы мя яму і на гэты дзень не заплаціў, і то нічога, а вы адрозна хочаце... Адным словам, няма нам тут аб чым гутарыць. Хочам мукі мець — насі ашкі.

Прышлось падпарадкавацца. Толькі пасля гэтага мяне змалоць зяры. За памол я за- плаціў, але вась за дровы і работу мя ніхто не плаціць. Як відць, тут сапраўды „ўстаноўка“ такая.

А. ПІСАРЫН.

Калі 65 проц. жылпоў 176-га і 177-га домаўраўленні (упраўдамамі тав. Некрыш) мяноць запікаўчыцца на кватэр- най плаце за 258 месцаў. Аналагічнае становішча ў домаўраўленні 56-м і 57-м (упраўдамамі тав. Папоў), 64-м (тав. Шурпа), у 90-м (тав. Савінак) і ў іншых.

Вяздзейнасць некаторых упраўляючых ўскладзіла фінансаване становішча дама- вых упраўленіяў, у вышкту чаго горад забудуван, кватэры не рамантуючы, сарва- ны іншыя гаспадарчыя мерапрыемствы.

Выканком Мінскага гарадскага савета павінен неадкладна заікавацца жыллёвай гаспадаркай горада.

Б. НАТЛЯРОУ.

Х. ВОУШЫНА.

загадчык фельчарска-акушэрскага пункта.

КУНСЕНАК.

В. АЛІСЕВІЧ.

Але за гэту суму не адрамантаваць і па- давыні будынка. І старшыня Іскоскага сельсаведа раённы пачакаць да таго мо- менту, калі хто-небудзь з жылароў не пакумаецца выехаць з Іскос. Тавы можна будзе прадаць паўрабуравы будынак мелу- пункта і за вырочаныя ад продажу і ад- пущаныя на рамонт грошы купіць у ад- вяжачага хату і прыставаць яе над фельчарска-акушэрскі пункт.

КУНСЕНАК.

В. АЛІСЕВІЧ.

Дзіўна сталова, якая асталася ў раённым цэнтры, ні ў якім разе не спраўляецца са сваёй работай. У памяш- канні пастаянная чара, таўкацца. Для таго, каб паабедваць або паснедаць, пры- ходзіцца затрачваць па гадзіне і больш. Пярэды і такія выпадкі, калі пасля доў- гага чакання наведвальнікі вымушан ухадзіць, не паабдаўшы.

Аб усім гэтым добра ведаюць кіраўні- кі раённых арганізацый, ведаюць, але ніякіх мер не прымаюць.

В. АЛІСЕВІЧ.

ПАДСОБНАЯ ГАСПАДАРКА ГЛУХАЎСКАГА КАМБІНАТА

На сталы ў намесніка дырэктара Глу- хаўскага камбіната ляжыць зор незыч- чайнай ідэі баваўнапапарагата прад- прыемства прадукцыі— велазарны, машынапраграмы бурак. Гэту прадукцый- ну выпускае азім з аддзелаў камбіната— ад падсобнай гароднінна-малочнага га- спадарка.

Калісьці ў Глухаўцы была вялікая харчовая база, якая складалася з чаты- рох соўгасаў. Тры соўгасы былі ў зьвоі час перадавымі арганізацыям, астаў- ся толькі адзін, які марнеў. Работнікі камбіната ўвазілі аб ім толькі тавы, калі з соўгаса прыязджалі прасці гро- шай. Грошай патрабавалі многа, а кар- рысці не прынеслі амаль ніякай.

У 1938 годзе глухаўцы рашылі па- са- праўляму ўзніпа за соўгас і арганіза- ваць там добрую падсобную гаспадарку, якая сапраўды магла-б лужыць харчо- вай базай для шматлікіх сталовых, буфе- таў і дзіпных устаноў камбіната.

Прайшоў нямнога часу, а вынікі да- салтуць значныя. Нездарма глухаўцы ач- чалі сабе ўправе парані усім зовамі, у фабрыкам пасадывалі іх прыкладу ў сваім вяроча работнікі Глухаўскага кам- біната пісаць: «Мы заклімаем работчых, фабрычна-заводскія арганізацыі і кіраўні- коў прадпрыемстваў пасадаваць нашою прыкладу— арганізаваць сваю падсо- бную гаспадарку з вышкім уражам аг- радочных культур, прадукцыйнага малочна- го фермы і свінагадоўчыцкіх пунктаў. Гэта забяспечыць сталовыя і буфеты велазар- най масай палатковых прадуктаў, павы- сіць якасць грамадскага харчавання».

Што дае глухаўцам іх падсобная га- спадарка? Штодзённа па шае, якое злучае камбі- нат з соўгасам, пачынуца паводы і гру- завыя з гароднінай, малаком і іншымі прадуктамі. Пры камбінаце 10 дзіпных ясяў і салоў, у якіх утрымліваецца амаль тысяча робят. У пехах камбіната многа сталовых і буфетаў, у якіх хар- чуюцца 17 тысяч работчых. Як асаі, так і сталовыя атрымліваюць з соўгаса многа добрадзасных і пекарычых прадуктаў.

Некалькі лібўаў. У мінулым годзе соў- гас атрымаў 237 тон малака, а ў гэтым годзе атрымае каля 270 тон. Малаком соўгас паўносна забяспечаны дзіпная саля, яслі, работчы шкодных пехаў. Штодзённа кожнае дзіпні ў дзіпных садах і ясялях Глухаўцы атрымлівае малочную культу, сматану, тварог, прастаквашу. У соўгасе хапае малака і для таго, каб за- бяспечыць ім 9 ясяў г. Ногіска, у якіх знаходзіцца дзеші глухаўскіх работніц.

Не прытоціцца кланіаціна дзіпным установам Глухаўцы і аб гародніне. Зараз ужо запасены на зямлю бульба, агуркі, бу- ракі, морква. У гэтым годзе глухаўскія ра- боты атрымалі рапную гародніну, калі рабыты атрымалі рапную гародніну, калі ў горадзе яшчэ і сляну аб ёй не было. Гароднінай і бульбай добра сабажана і глухаўскія сталовыя. Соўгас у гэтым го- дзе разлічвае атрымаць 250 тон бульбы, 270 тон капустаў, значную колькасць морквы, агуркоў, буракоў.

Сталова Глухаўскага камбіната кар- дынальна добра славай у Ногіску Ду- га і не дзіўна: тут больш разнастайны асартымент мясных блат, больш гарод- ніны. Характэрна, што параўнаўча невялікі

соўгас Глухаўскага камбіната аказвае да- памогу і гарадской сетцы грамадскага харчавання. Ён поўна- стасна на прапиту ўдзяляе кармовы базі вялікую ўвагу, і гэта яны асабліва падкрэслівваюць усім прыязджачым, якія зямляцца з вопы- таў соўгаса. Можна накупіць многа кар- воў, але карпці іх не будзе чым. Таму перш за ўсё ў соўгасе трэба пакапаці- ца аб кармах для жылвія.

А магчымае тут вымаза, у чым можна пераацэніць на вопыце глухаў- ская гаспадаркі. 28 гектараў у соўгасе займаюць пасевы капопшны, пімафейкі, аўсішны. На зямлю рыхтуюць сіозе— не прапале і ні бульбянік, ні кенуены ліст, ні іншыя прыгожыя для сіiosa культуры. Соўгасу прыходзіцца купіць толькі канцэнтраты, ды і то ў невялікай коль- касці.

Пама неабходнасі расказаць аб усіх дэталях арганізацыі глухаўскай гаспа- даркі. Важна адзначыць асноўнае ў ме- тах работы глухаўцаў: у іх палажан пёрвы парадак на ўсім, аж да дробей. Сельскагаспадарчыя работы— сёўбу, прапалку, уборку— глухаўцы правалі свочасова, на ўсім праваліх аграрніцкі. Зараз, на парозе ўсіх, падрыхтаваны кар- мы, прыязджалі ў парадок жылвагадоў- чыя пабудовы.

Добрая арганізацыя гаспадаркі выму- шадзіла перш за ўсё ў тым, што ўжо другі год соўгас не патрабуе дапазы. У мінулым годзе атрымаў нават невялікі прыбытак— 27 тысяч рублёў. А ў гэ- тым годзе глухаўцы разлічваюць атры- маць каля 300 тысяч рублёў прыбытку, і гэта пры той умове, што ўсе пра- дукцыя соўгаса прадаецца на нізкіх цнах.

У соўгасе існуе спецыяльны чатырох- годны гароднінны севабарот. Всп і не- вялікая парнікова гаспадарка. У гэтым годзе пад парніну была занята плошча ў 43 гектары (у будучым годзе гародні- на зойме ўжо 87 гектараў).

У севабароце соўгаса 9 гектараў

ПАВЕДАМЛЕННЕ ТАСС

У замежным друку і, у прыватнасці, у англійскай газеце «Дэйлі тэлеграф энд Морнінг пост», у навісаваных агенства Юнайтэд Прэс, у французскай газеце «Враціні», час-ад-часу паяўляюцца паведамленні аб тым, што быццам, саветы ўрад праймаюць германскаму ўраду патрабаванне аб перадачы СССР былых польскіх абласцей, адышоўшых да Германіі, і што па...

гэтаму пытанню між СССР і Германіяй выдзіла быццам нейкія перагаворы. ТАСС уяўляваў нам, што ўсе гэтыя паведамленні зусім не адпавядаюць сапраўднасці, а з'яўляюцца суцэльнай выдумкай і адносіцца да катэгорыі паведаванняў, распусцімых і правязаных з прыватнымі мэтаймі.

ЗА РУБЯЖОМ

Англа-германская вайна
Германскія паведамленні

БЕРЛІН, 10 кастрычніка. (ТАСС). Варожнае камандаванне германскай арміі паведамляе: «Учора германскія бомбардзіроўшчыкі рабілі бесперапынныя набіты на англійскую сталіцу. Ноччу прадаўжаны атакі, якія прывялі да ранішніх 10 кастрычніка. Вялікія пашкоджаны нанесены домам, размешчаным на Тэмзе. Шматлікія разбураны збудаванні ў самым горадзе, больш усяго пацярпелі транспартныя збудаванні. Ноччу наглядзілі шматлікі пажары. Бомбы буйнага калібру скінуты на партовыя збудаванні, вайсковыя лагеры, ваззалы і ваенныя прамысловыя ў Паўднёвай Англіі. Бомбардыраваны шматлікі аэрадромы. У Сент-Івэ Пепрхэ і Сент-Мэрыян разбураны антары і сходы...

вішчы, знішчыла некаторыя колькасці самалётаў. У парту Кардфа багбарыроўка выкінула жонкі ўрывы і вялікія пажары. Германскія самалёты скінулі бомбы на непрацяглы гандлёвы параход водазмяшчэннем у 4 тысячы тон. Параход загарэўся. Падводная лодка патаніла два ўзброеныя непрацяглы гандлёвыя судны агнём водазмяшчэннем у 7 тысяч тон. Пачыны вальты непрацяглы самалётаў на Заходнюю Германія і акупіраваныя раёны нанеслі незначныя страты. Страты непрацяглы за ўчарашні дзень склалі 10 самалётаў. Чатыры германскія самалёты пралілі без вешы.

Англіскія паведамленні

ЛОНДАН, 10 кастрычніка. (ТАСС). Ноччу 9 кастрычніка зроблен адзін з буйнейшых набіты германскай авіяцыі на Лондан. Бомбы ўлаі больш чым у ста пунктаў Лонданскага раёна, а таксама ў Паўднёвай Англіі.

ЛОНДАН, 10 кастрычніка. (ТАСС). Як перадае агенства Рэйтэр, у ноч на 10 кастрычніка германскія самалёты багбардыравалі 40 пунктаў у Лонданскім раёне. Апрача таго, зроблен набіты на Уэльс.

Амерыканскія паведамленні

НЬЮ-ІОРК, 10 кастрычніка. (ТАСС). Як паведамляе лонданскі карэспандэнт агенства Юнайтэд Прэс, у выніку ўчарашняй германскай багбардыроўкі ў цэнтры Лондана ўспыхнулі вялікія пажары. Запалваючыя бомбы палілі ў вялікую колькасць будынкаў. Большасць пажараў уладася буйна і хутка.

апракіднутыя аўтамабілі. У многіх раёнах нашкоджан брук, спынен рух. Паводле паведамлення лонданскага карэспандэнта агенства Асоцыяйтэд Прэс, уночы вечарам, а таксама досвітам 10 кастрычніка германскія самалёты падверлі Лондан інтэнсіўна багбардыроўцы. На вуліцах сталі такія моцны шум, што пажка адрозніць кудзіметную страву ад узрываў бомб. Бомбы скінуты ў 8 раёнах Лондана. Па словах карэспандэнта, гэта былі адзін з самых інтэнсіўных набітыў на Лондан з пачатку вайны.

Германскае абвэржэнне

БЕРЛІН, 9 кастрычніка. (ТАСС). На прэс-канферэнцыі ў міністэрстве замежных спраў прадаўжаны міністэрства заявіў, што распусціўшыся чуткі аб пасылцы германскіх войск у Румынію няправільныя.

ня. У Румынію пасланы толькі германскія афіцэры-інструктары для румынскай арміі і ўзброены германскія часці, маючыя вучэбныя мэты.

Чэрчыль — лідэр кансерватараў


ЛОНДАН, 9 кастрычніка. (ТАСС). Агенства Рэйтэр перадае, што Чэрчыль адказаў на выбар лідэрам партыі кансерватараў замест Невіла Чэмберлена. Выбары адбыліся на прыватным сходзе кансерватараў — членаў парламента і парламенцкіх кандыдатаў.

на. У Румынію пасланы толькі германскія афіцэры-інструктары для румынскай арміі і ўзброены германскія часці, маючыя вучэбныя мэты.

Ваенныя дзеянні ў Кітаі

У ЦЭНТРАЛЬНЫМ КІТАІ. У раёне Нанкіна прадаўжаны актыўныя дзеянні кітайскіх войск і партызан. Уздоўж шасе Нанкін—Ханчжоу кітайскія войскі разбураюць 30 мастоў і 50 кіламетраў дарогі. У правінцы Цзянсі бай ідуць на поўдзень ад Нанчына і ў раёне Сянцэна. На захад ад Нанчына кітайскія войскі 7 кастрычніка ўзялі Вапінгуан і прамаваюцца на Хуэй.

У ЦЭНТРАЛЬНЫМ КІТАІ. На паўднёвым захадзе правінцы Шаньсі ідуць бай уздоўж Дагу-Нучжоўскай чыгуны. Кітайскія войскі працягваюць атакі на Ічэй і Чжуйю.



Гарады Літоўскай ССР. На адмыкні від на горад Каўнаса в бжу раіні Нёмна.

Фота Д. Чаркова. (Фота ТАСС).

Канцэртны сезон у Беластоку

Упраўленнем на справах мастацтваў пры СНК БССР зацверджан рэпертуарны план Беластоцкай абласной дзяржаўнай філармоніі на 1940—1941 гг. Усяго ў абласці будзе дана 120 канцэртаў. Для азнамялення працоўных з рускай і заходне-эўрапейскай музыкальнай культурай, а таксама з творчасцю савецкіх кампазітараў, філармонія арганізуе шыкавы лекцый-канцэртаў, канцэрты камернай музыкі, літаратурна-музыкальныя вечары. (БЕЛТА).

Прэм'ера балета „Лебядзінае возера“

Учора Дзяржаўны аркестр Леніна Вялікі тэатр оперы і балета БССР паказаў мінскаму гледачу прэм'еру балета «Лебядзінае возера» музыка П. І. Чайкоўскага. Пастапоўку ажыццявіў галоўны балетмейстар тэатра аркестраносец К. Мулер, дырыжыраваў аркестрам Н. С. Валозкоўскі. «Лебядзінае возера» з'яўляецца адным з лепшых твораў рускага класічнага балета. У ролі Одеты выступіла народная артыстка БССР аркестраноска З. Васільева — выдатны мастак савецкага балета. Публічнае выкананне ён партыі Одеты выкіла ўсеагульнае ахапленне ў гледачоў. У галоўных ролях таксама выступалі заслужаная артыстка БССР аркестраноска А. Пікава (Одэты), саліст балета аркестраносец К. Мулер (Ціфры), салісты балета т. Багданав, Майсеенка, Самохін, Бабацін-Ордынскі і іншыя.

Спектакль аформлен мастаком Вялікага Акадэмічнага тэатра СССР Самхвалавым. Дзяржаўны выкананы мастакам тт. Масленікавым, Кузьванкоўскім, Рытывым і Жытэкам. Прэм'ера балета «Лебядзінае возера» прайшла з вялікім поспехам. Гледачы вельмі цёпла прынялі спектакль.

Закончыўся розыгрыш пяршыньства на футболе

З 23 верасня па 10 кастрычніка ў мінскіх стадыёне «Харчавік» (парк імені Горкага) праходзіў розыгрыш гарадскога пяршыньства на футболе сярод каманд вышэйшых навучальных устаноў і тэхнікумаў. У розыгрышы прымаў ўдзел футбольны каманд — політэхнічнага медыцынскага, юрыдычнага, педагогічнага інстытутаў, будынічага і дарожна-механічнага тэхнікумаў. Пераможцам у розыгрышы вышлі каманда політэхнічнага інстытута, якая ні мела ні аднаго паражэння. Яна і атрымала званне чэмпіёна горада па футболе на 1940 год сярод каманд вышэйшых навучальных устаноў і тэхнікумаў. Другое месца заняла каманда медыцынскага інстытута і трое — будынічага тэхнікума. Каманды, занятыя ў розыгрышы першыя тры месцы, узнагароджаны дыпламамі Мінскага гарадскога камітэта на справах фізкультуры і спорту.

У ДОМЕ ПАРТЫЙНАЙ АСБЕТЫ МІНГАРКОМА КП(б)Б

11 кастрычніка, у 8 гадзін веча, Доме партыйнай асбеты (выдзіла зала аддзельнага лекцыя на тэму «Стратэгія партыі большавіку у 1905 і 35-годдзе Усерасійскай Кастрычнікаўскай стачкі 10 кастрычніка 1905 г.»). Чытае лектар ЦК КП(б)Б тав. Эліамаў. Блеты можна атрымаць у Доме партыйнай асбеты і раймае КП(б)Б.

ПАВЕДАМЛЕННІ

11 кастрычніка, у 8 гадзін веча, клубе Веллевуцкіна (Савецкая, 95) адбудзецца нарада сакратараў партарганізацый, дырэктараў прамысловых і індустрыяльных устаноў, старшын фабрыкаў, заводаў і наргінфарматараў Варашылаўскага раёна г. Мінска.

ВАРАШЫЛАЎСКІ РК КП(б)Б

12 кастрычніка, у 8 гадзін веча, вялікім зале Дома партыйнай асбеты, адбудзецца вывучачыя гісторыю партыі і філасофію аддзельнага лекцыя на тэму «Марксісцка-ленінскае вучэнне аб навуцы нова прабачанні». Чытае лекцыю т. Лейб. Блеты можна атрымаць ў Сталінскага РК КП(б)Б і ў канцлярыі Дома партыйнай асбеты. СТАЛІНСКІ РК КП(б)Б.

Адзаны рэдактар Т. С. ГАРБУНОЎ.

У секцыі крытыкаў ССПБ

9 кастрычніка ў Доме пісьменніка адбыліся агульны сход крытыкаў. З дакладам на сходзе аб становішчы літаратурнай крытыкі і задачах секцыі крытыкаў выступіў старшыня секцыі тав. М. Клімковіч. У абмеркаванні даклада прыняў ўдзел пісьменнікі тт. В. Вахнецкі (Масква), М. Лынькоў і крытыкі Г. Барозкін, А. Кучар, Ю. Дворкіна, М. Ларчанка, М. Мольд і Я. Шарокоўскі. Докладчык і выступавышы ў супраць адначасна творчы рост беларускай літаратурнай крытыкі, якая дзелася разам з інстытутам літаратуры Беларускай акадэміі навук падтрымліваючы нарысы на гісторыю беларускай літаратуры. На сходзе было ўказана на недастатковы прыгнотымы і тэарэтычны ўзровень інтэлексу на пытаньнях паэзіі, якая выдзіла на старонках газеты «Літаратура і мастацтва».

VIII акруговы агляд чырвонаармейскай мастацкай самадзейнасці

Сёння ў клубе імені Сталіна адкрываецца VIII агляд чырвонаармейскай мастацкай самадзейнасці часопя Заходняй Асобай Ваеннай Акругі. Для ўдзелу ў аглядзе ў Мінск прыбыла звыш 1000 чалавек — байцоў, камандзіраў і падатрабніцкаў. Мастацкія калектывы часопя і паказвалі дзейна рыхтаваліся да гэтага агляду. Вельмі цікавым будучы выступленні ансамбля П-скай часопя, у астаў якога ўваходзяць мужыцкія і жаночыя чыны, ансамбль бандурыстаў, квартэт акардыяністаў, ганцавальная група. У рэпертуары многіх калектываў часопя — рускія народныя песні, песні аб Чырвонай Арміі і т. д.

У часце прыбылі маладыя байцы

У П-скую часць прыбыла новае папаўненне Чырвонай Арміі. Цёпла былі сустрачаны маладыя байцы. З самай раніны маладыя войскі знаёміліся з камандзірамі. Сярод прыбыўшых — сталецкія прадырэмстваў, сацыялістычных паду, многія маюць сярэнюю і вышнюю сярэнюю школу. Маладыя войскі расказваюць аб сваёй вялікай раласці ў сувязі з прыбыццям у рады РСЧА. Гутарым з Віктарам Сударым. Ён знаціт ПНА, комсамол. Буду дысцыплінаваным і прыкладным байцом Чырвонай Арміі, — гаворыць ён. У гэліш адначыку прыму актывізм.

Радывузель-аўтамат

Ім сканструіраван радывузель-аўтамат. Рапшнем конкурснай камісіі тав. Кернажыцкаму прысуджана першая прэмія — 2,000 рублёў. Прымеравы таксама работы радывузель-бісцеля г. Гомеля тт. Шахновіча і Фельдмана.

Радывузель-аўтамат

Ім сканструіраван радывузель-аўтамат. Рапшнем конкурснай камісіі тав. Кернажыцкаму прысуджана першая прэмія — 2,000 рублёў. Прымеравы таксама работы радывузель-бісцеля г. Гомеля тт. Шахновіча і Фельдмана.

ПЕРШЫ БЕЛАРУСКІ ДЯРЖАЎНЫ ОРДЭНА ПРАПОРАГА ЧЫРВОНАГА СІЯГА ДРАМАТЫЧНЫ ТЭАТР
Гэтымі днямі — прэм'ера В. Шкварцін.
СТРАШНЫ СУД
Блеты прадаюцца ў касе тэатра з 2 гадзін дня да 9 гадзін веч.

Дзяржаўны аркестр ЛЕНІНА Вялікі тэатр оперы і балета БССР
11 кастрычніка
РУСАЛКА
12/Х—«Лебядзінае возера»
Пачатак у 8 г. 30 м. веч.
Каса на атрыманне білетаў са складня 20 проц на гэтым часу талонаў і продажу білетных талонаў звычайна ў 6. Дзень сходаў — адкрытыя з 12 г. дня да 8 г. веч.

Кінотэатр «Чыноўна аорэ» АНОШЫН ТАВАР
Кінотэатр «Родна» ВОЛГА, ВОЛГА
Кінотэатр «Інтэрнацыяналь» КУВАЦЫ
Кінотэатр «Сярэнь» БРОНІСЛАВ ПАНІМЫН
Дзіцячы кінатэатр МІЦЬКА ЛЕЛЮК
Кінотэатр «Навыш дзв»
1. «Замысловатая фізика» (навукова-папулярныя фільмы)
2. Журнал «Савецкое искусство» № 4
3. Савецкае журналь № 88.

Беларуская рэспубліканская кантора „ГЛАВІНОПРОКАТ“
У БЛІЖАЙШЫЯ ДНІ ВЫПУСКАЕ НА ЭКРАНЫ РЭСПУБЛІКІ
НОВЫ ГУКАВЫ МУЗЫКАЛЬНА-МАСТАЦКІ ФІЛЬМ
СВЕТЛЫ ШЛЯХ
Пастапоўка і рэжыюра асц. дзеяча мастацтваў Г. АЛЕКСАНДРАВА.
Па сцэнарыю В. Арлава.
Рэжысёр А. Лептыл.
Аператар В. Петроў.
Кампазітар — асц. дзеяча мастацтваў І. ДУНАЕВСКІ.
Мастак В. Клобач.
Тэкст песень А. Д. Антыля і М. Вольшына.
ВЫТВОРАЦЬ МАКОЎСКАЯ ОРДЭНА ЛЕНІНА КІНОСТУДЫЯ «МОСФІЛЬМ»
У Галоўных ролях:
Васіл. арт. респ., аркестраносец Л. ОРЛОВА.
Артэст Э. Самойлаў.
Васіл. арт. респ. В. Валодын.
Васіл. арт. респ. О. Абдулаў.
Нар. арт. респ. А. Зуена.
Васіл. арт. респ. Н. Канавава.
Артэстэ: Е. Пышка, Рына Жэліна, П. Осеў.
ПАНАДЗЕЛАК, 14 КАСТРЫЧНІКА
9.05—Мантаж аперты Александрова «Свадба в Малиновке». 11.00—Лекцыя ў дапамогу вывучачым марксісцка-ленінскаму вучэнню на тэму «Дзеянне партыі». 17.00—Перадача д. павараў і старшын школьных. Роме Радан — «Канцэрт». 18.15—«Канцэрт беларускай музыкі і песні». 21.30—Саваўцы: народныя артысты БССР з ледзі, асадуж артысты рэспублікі Дзюер і Антон, 19.30—Урывкі з оперы Гурко «Свадба». Выканавышы: артысты радыёкамтэта Градана, Некрасаў, І. Стойка і хор пед. інстытута Мінска 21.15—Пачатак у дапамогу вучучым марксісцка-ленінскаму вучэнню на тэму «Марксісцка-ленінскае вучэнне аб навуцы нова прабачанні». Чытае лекцыю т. Лейб. Блеты можна атрымаць ў Сталінскага РК КП(б)Б і ў канцлярыі Дома партыйнай асбеты. СТАЛІНСКІ РК КП(б)Б.

ПЕРШЫ БЕЛАРУСКІ ДЯРЖАЎНЫ ОРДЭНА ПРАПОРАГА ЧЫРВОНАГА СІЯГА ДРАМАТЫЧНЫ ТЭАТР
11 кастрычніка
ПАГІБЕЛЬ ВОРКА
Пачатак спектакля ў 8 г. веча.
Каса адкрыта з 2 г. дня.

БЕЛПРОМПРАКТУ
ДЛЯ ВЫПУСКАЛЬНЫХ РАБОТ
ПАТРАБУЮЦА:
ІНЖЫНЕРЫ І ТЭХНІК-ІНДРА-ГЕОЛАГ, КАЛЕКТАРЫ І БУРМАСТРЫ
ІНЖЫНЕРЫ І ТЭХНІК-ТАРФ-НИКІ, вядомыя таварзнавцы;
ІНЖЫНЕРЫ І ТЭХНІК-ТАКСТАРЫ;
ІНЖЫНЕРЫ-ГІДРОЛАГІ;
ІНЖЫНЕРЫ І ТЭХНІК-ІНДРА-ТЭХНІК;
ІНЖЫНЕРЫ І ТЭХНІК-ГЕАД-ЗІСТЫ І ТАПОГРАФЫ;
ДЛЯ РАБОТЫ ў КАНТОРЫ:
ІНЖЫНЕРЫ І ТЭХНІК-ТРАНСПАРТНІКІ;
ІНЖЫНЕРЫ І ТЭХНІК-БУД-НИКІ, вядомыя праектаванні; МАШЫНІСТЫ.

ОРГКАМІТЭТ ДАВОДЗІТЬ ДА ВЕДАМА УСІХ ХІРУРГАЎ, ШТО
2-гі З'ЕЗД ХІРУРГАЎ БЕЛАРУСІ
АБДУЦЕЦА
25--28 СТУДЗЕНЯ 1941 года.
ПЛАСТІКА ДНЯ З'ЕЗДА
1. СТАНОВІШЧА ХІРУРГІЧНА-ЛАПАМОЧ' ў БССР.
2. ПЛАНКІДЖАННЕ КАНЧ-НАСЦЕБ.
3. ПЭРАЛІВАНІ КРЫВ.
4. РАК І САРЫШЬКА З ІМ.
5. АКТУАЛЬНЫЯ ПЫТАННІ.
Усе таваршчы, падліжныя раласці з'яўляюцца да даклады, або маючышы падляк іх, павіны паведаміць оргкамітэту сваю агоду на аддзельнае іх дакладзе ў навестыі для агляда
Тэмы дакладаў АВАБ'ЯЗКЕ ВЫ І ТЭРМІН ПРАДСТАРЛЕННЯ ІХ
НЕ ПАЗНЭЙ ІЗ ДІСТАПЛАДА 1940 ГОДА
АДРАС ОРГКАМІТЭТА: г. Мінск, вул. Пушкіна, 54, 1-я хірургічная клініка, оргкамітэты на сшыткам «в'езд хірургаў».

Мінскі педагогічны інстытут
Імені А. М. ГОРКАГА
АБ'ЯЎЛЯЕ НАБОР
НА 2-ГАДОВЫЯ КУРСЫ ЗАМЕЖНЫХ МОЎ
КУРСЫ ВІДУЮЦЬ ВІСЬКАД ЧЫКАЎ ЗАМЕЖНЫХ МОЎ ДЛЯ 5-7 КЛАСАў СІР'ЯДНІХ ШКОЛ.
На курсы прымаюцца асобы абодвух полаў па фаросе ад 17 да 48 год.
Паступаючыя на курсы падлягаюцца прыёмным спытам па праграмам, зацверджаным Усеаюзным камітэтам на справах вышэйшай школы пры СНК СССР па паступ на працэнтах) а) адной з трох замежных моў: англійскай, французскай або нямецкай (або паступаючы прыкладна ўважліва); б) рускай мове; в) Канстытуцыі СССР.
УВАГА: а) у спыты па замежнай мове уваходзяць: чытанне, пераклад і гутарка на працяглым часу матэрыялу (некалькіх літаратурных ўрывкаў), граматычны разбор аднаго з працяглых пераклад і дэклірацыя;
б) у спыты па рускай мове уваходзяць: граматыка і дыктыт ў асобне сямігод.
ПРЫЁМ ЗАІР' 2 І 10 ПА 25 КАСТРЫЧНІКА 1940 ГОДА.
Прыёмныя спыты з 25 па 28 кастрычніка.
ПАЧАТАК ЗАІР'ТА 3 І 12 СТУДЗЕНЯ 1941 ГОДА.
УВАГА! Пры прыёме апаў курсанта прымаюцца: дзве фотакарткі і аўтаграфію. У вае неабходна ўказань на якое аддзельнае паступале курсант. Пры курсе будучы функцыянары аддзельна прымаюць англійскай і французскай мовы.
ЗАІР'НЫ 2 ДАКУМЕНТАМІ ПА СЫЛІЦЬ ПА АДРАСУ: г. Мінск, вул. Карла Маркса, 34-а, накой 20, мінскаму педінстытуту імені Горкага. ЛЬР'КРЫЦЬКА.

Патрэбен пакой
для сямі з трох чалавек.
ПЛАТА ПА ЗГОДЗЕ.
Званіць па тэл. 21-360 ад 10 г. да 12 гадз. раніцы і з 4—7 веч.

ВЫДАВЕЦТВА «ЗВЯЗДА»
ПАТРАБУЮЦА:
КАЧАГАРЫ
Звяртацца: Савецкая, 49, пакой 4.

У аддзел аб'яў званіць па тэл. 21-360